

НА ШЛЯХУ ДА ЁСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦА

СУПРАЦОЎНІЦТВА

23-е МЕСЦА Ё РЭЙТЫНГУ СА 162 ДЗЯРЖАЎ

Беларусь з'яўляецца лідарам у рэгіёне па арганізацыі работы
па дасягненні Мэт устойлівага развіцця

ПА гэта заявіла журналістам намеснік старшыні Савета Рэспублікі, нацыянальны каардынатар па дасягненні МУР Мар'яна ШЧОТКІНА. Яна ўзяла ўдзел у Нацыянальных кансультацыях наконт прыярытэтаў Рамачнай праграмы супрацоўніцтва ААН і Беларусі ў сферы ўстойлівага развіцця на 2021—2025 гады. Мерапрыемства праходзіць з 23 да 25 кастрычніка ў Мінску.

«Паводле ацэнкі светных экспертаў, Беларусь з'яўляецца лідарам у рэгіёне па арганізацыі работы па дасягненні Мэт устойлівага развіцця. Паводле Індэкса ўстойлівага развіцця краін, мы займаем 23-е месца ў рэйтынгу сярод 162 дзяржаў. Гэта вельмі высокая пазіцыя, — адзначыла Мар'яна Шчоткіна. — Таму для

нас вельмі важна, каб былі спалучаныя краінавая праграма і нашы нацыянальныя дакументы. Сёння мы зробім акцэнт у тым ліку на рэалізацыі краінавай праграмы, якая разлічана да 2020 года. Там ёсць чатыры асноўныя кірункі — дзяржкіраванне, эканоміка, экалогія і развіццё чалавечага патэнцыялу, што з'яўляецца прыяры-

тэтамі развіцця нашай дзяржавы».

Двухдзённыя кансультацыі дазваляць абмеркаваць прапановы, якія лягуць у аснову краінавай праграмы да 2025 года. «Дарэчы, Беларусь уваходзіць у 30 дзяржаў свету, якія ўжо распачалі такое абмеркаванне. Мы хочам прапанаваць, каб пры дасягненні Мэт устойлівага развіцця, пры фарміраванні наступнай краінавай праграмы яе змястоўная частка грунтавалася перадусім на нацыянальных інтарэсах Беларусі. А для гэтага важна, каб былі скарэляваны інтарэсы дзяржкіравання, грамадзянскай

супольнасці і прыватнага бізнесу», — адзначыла Мар'яна Шчоткіна.

Нацыянальныя кансультацыі наконт прыярытэтаў Рамачнай праграмы супрацоўніцтва ААН і Беларусі ў сферы ўстойлівага развіцця на 2021—2025 гады ўпершыню праводзяцца з шырокім удзелам партнёраў ААН, такіх як прадстаўнікі ўрада, парламента, арганізацый грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Кансультацыі з'яўляюцца працягам дзейнасці арганізацый сістэмы ААН у Беларусі па аказанні дапамогі ў рэалізацыі Мэт устойлівага развіцця.

Паводле БелТА.

ТЭХНАЛОГІІ ФАРМІРУЮЦЬ БУДУЧЫНЮ

Ці здольныя звычайныя
гандлёвыя зносіны забяспечыць
патрэбу ў далейшым
развіцці беларуска-японскага
супрацоўніцтва?

У Савеце Рэспублікі прайшла сустрэча старшыні Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргея РАХМАНАВА з кіраўнікамі японскіх кампаній.



Традыцыйна тавараабарот паміж Беларуссю і Японіяй вымяраецца некалькімі сотнямі мільёнаў долараў — гэта няшмат, улічваючы магчымасці абедзвюх краін. Так адбываецца перш за ўсё з-за таго, што Японія не з'яўляецца прэміяльным рынкам для нашай прадукцыі (фактар адлегласці ніхто не скідае з рахункаў, ды і высокую канкурэнцыю таксама). Таму гэтую краіну неабходна ўспрымаць як крыніцу тэхналогій. І прыклады пераймання высокіх тэхналогій ужо з'яўляюцца. Як паведаміў Сяргей Рахманаў, пачалася рэалізацыя дастаткова цікавага інвестыцыйнага праекта з удзелам японскай карпарацыі на Беларускім металургічным заводзе, які датычыцца нарэзкі труб:

— У гэтым выпадку інвестыцыі невялікія, але калі будзе створана вытворчасць у Беларусі, мы зможам прадаваць канчатковы, а не прамежкавы прадукт з высокай дабаўленай вартасцю, — лічыць сенатар.

Перайманне тэхналогій і, адпаведна, павелічэнне канкурэнтаздольнасці вырабляемай прадукцыі паўплывае, між іншым, і на рост экспарту ў трэція краіны. Так і трэба дзейнічаць, пераходзячы ад звычайнага гандлю да прамысловай кааперацыі і рэалізацыі сумесных праектаў. І гэта дасць свой станоўчы эфект.

Дарэчы, беларускаму боку таксама ёсць што прапанаваць японскаму бізнесу: напрыклад, праекты ў сферы ІТ, штучнага інтэлекту, вялікіх баз даных, а таксама іншых тэхналогій, якімі мы валодаем.

Акрамя таго, Японія праяўляе цікавасць да напрацовак у сферы сельгасвытворчасці: гэтая краіна толькі на 40 % забяспечвае сябе прадуктамі харчавання, астатняе прыпадае на долю імпарту. Беларускі бок гатовы падзяліцца сваімі дасягненнямі, напрыклад, зараз разглядаецца варыянт перадачы тэхналогій на ўзаемавыгадных умовах па вырашчванні высакарослых буякоў.

Генеральны дырэктар японска-беларускай Асацыяцыі па развіцці гандлёвага і прамысловага супрацоўніцтва Міцусіта Чыкахіта пацвердзіў зацікаўленасць сваіх калег у рэалізацыі сумесных праектаў і далейшым развіцці ўзаемавыгадных адносін.

— Адзін з праектаў, які мы б хацелі прапанаваць у Беларусі, датычыцца дамоў састарэлых (такіх зараз у Японіі шмат) — гэта сэрвіс, які аб'ядноўвае сацыяльныя паслугі разам з абслугоўваннем у гэтых дамах, — паведаміў ён.

На думку Сяргея Рахманава, самае галоўнае — добрая дынаміка двухбаковых адосін, вынікам якіх стала павышэнне статусу пасольства Японіі ў Беларусі і прызначэнне Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла ў нашу краіну. Добры знак для далейшага ўмацавання сувязяў.

Вольга АНУФРЫЕВА.

НАД ЧЫМ ПРАЦУЕМ?

Новыя стандарты ў адзінстве вымярэнняў

Праект новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь «Аб забеспячэнні адзінства вымярэнняў» будзе прадстаўлены на чарговай сесіі Савета Рэспублікі. Напярэдадні разгляду навацый верхняй палатай парламента асноўныя палажэнні абмяркоўваліся на нарадзе пад кіраўніцтвам старшыні Пастаяннай камісіі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандра ПАПКОВА.

У нарадзе таксама ўзялі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі Палаты прадстаўнікоў Андрэй Рыбак, намеснік старшыні Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Дзмітрый Барташэвіч, прадстаўнікі Дзяржкамтэта па стандартызацыі, РУП «Беларускі дзяржаўны інстытут метралогіі», сакратарыята Савета Рэспублікі.

Неабходнасць унясення паправак у дзеючае заканадаўства прадиктаваная ў першую чаргу правядзеннем узгодненай палітыкі ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза і выкананнем агульных патрабаванняў у метралогіі, устаноўленых для ўсіх дзяржаў — удзельніц ЕАЭС.

— Прымаючы гэты праект закона, з аднаго боку, мы ўдасканальваем нашу заканадаўства з улікам практыкі прымянення і выконваем нашы абавязальствы па Дагаворы аб Еўразійскім эканамічным саюзе, падпісаным у Астане ў 2014 годзе. З другога, гарантуем абарону правоў і інтарэсаў нашых грамадзян і юрыдычных асоб, — адзначыў Аляксандр Папкоў, аналізуючы прадстаўленую спецыялістамі Дзяржстандарту абноўленую рэдакцыю законапраекта.

Дзеянне Закона «Аб забеспячэнні адзінства вымярэнняў» накіравана ў першую чаргу на забеспячэнне бяспекі прадукцыі, што выпускаецца на рынак, абарону грамадзян ад не-



дакладных вынікаў вымярэнняў, якія выкарыстоўваюцца ў розных сферах грамадскага жыцця — ахове здароўя, ахове навакольнага асяроддзя, у гандлі, у разліках за спажытыя газ, ваду, электраэнергію ці за аб'ём аказаных паслуг. Для гэтага ствараюцца абавязковыя патрабаванні ў выглядзе тэхнічных рэгламентаў.

Новая рэдакцыя закона прадугледжвае ўзаемнае прызнанне работ па забеспячэнні адзінства вымярэнняў у адпаведнасці як з правам ЕАЭС, так і з іншымі міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Таксама замацоўваецца норма аб неабходнасці фарміравання метралогічных службаў дзяржаўных органаў або ў структуры падпарадкаваных арганізацый па каардынацыі дзейнасці па забеспячэнні адзінства вымярэнняў.

Для падтрымкі гэтага працэсу законапраектам у якасці інструмента прадугледжаны новы від дзейнасці — метралогічны аўдыт, які ў выглядзе добраахвотнай працэдуры можаць выкарыстоўваць прадпрыемствы і арганізацыі ў мэтах удасканалення метралогічнага забеспячэння сваёй дзейнасці.

Увядзенне працэдуры метралогічнага аўдыту дазволіць выкарыстоўваць у гэтай рабоце найбольш кваліфікаваных спецыялістаў метралогіі непасрэдна ў вытворчай сферы.

У новай рэдакцыі закона прапануюцца размежаванне дзейнасці дзяржаўнай метралогічнай службы і дзейнасці іншых юрыдычных асоб па правядзенні метралогічнага кантролю сродкаў вымярэнняў у сферы заканадаўчай метралогіі, удакладненне паўнамоцтваў Савета Міністраў, Дзяржстандарту, іншых дзяржаўных органаў, установаў палажэнняў аб Нацыянальным метралогічным інстытуце, змяненне структуры метралогічнага кантролю.

Усяго ў праекце закона прадстаўлена 11 абноўленых элементаў.

Прапанаваны законапраект рэкамендаваны да прыняцця Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у другім чытанні.

Новая рэдакцыя закона «Аб забеспячэнні адзінства вымярэнняў» стане ўжо трэцяй у гісторыі незалежнай Беларусі. Раней карэкціроўкі ў галіне метралогічнага заканадаўства дэпутаты прымалі ў 1995 і 2006 гадах.

Наталля БІТЭЛЬ.